



# УМАЦАВАННЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ — ЗАЛОГ МІРНАГА ЖЫЦЦЯ І МІРНАЙ ПРАЦЫ НАРОДАЎ СССР

## ДЕПУТАТ-БАЕЦ

Мароная студзеньская ноч. Вдалёк відань аборам высокіх будынкаў. Над сугробамі носіцца ледзяныя вепоры.

Вартавы-чырвонаярмейскі Нікалай Вяленіч піліна ўгладзіцца ў заснежаную імліцу, чутка прыслухоўваюцца да пачынаюцца шорахаў. Раптам паўляюцца некалькі цёмных постацей. Невядома, ці заўважаны добра замаскіраванага вартавога, прыбліжыліся да баявога паста. Іх было шэсць чалавек.

Падпуніўшы незнамых на вусны блізка адлегласць, вартавы в хуткасцю малані ўскочыў і скарэаваў:

— Стой! Рукі ўверх!

Бачачы, што справа дрэнная, двое імкнуліся бегчы, але дарэмна. Вяленіч дэў выстрал і прымуоў іх опшыцца, падняць рукі ўверх.

На выстрал прыбегае начальнік караула. Невядомыя былі накіраваны ў штаб часці. Яны аказаліся дыверсантамі, якія імкнуліся праці на тэрыторыю ахоўваемага аб'екта.

Нікалаю Вяленічу споўнілася 24 год, калі ён стаў дзяржаўным дзеячом — дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Спад вольна, кінуць жыццё ён аддае свайму народу.

Нікалай Вяленіч — аграном, камсомолец. Да арміі ён вёў вялікую работу са сваймі выбаршчыкамі.

З малых гадоў быў пільна аб непаддадах у калгасе. Дэпутат ён туды. Ён на месцы ніколі не падае. Працаваў, апрамаець, большавіцкай прынцыповасцю ў вырашэнні дзяржаўных задач, увага да людзей — воў якасці, якім валодае малоды дэпутат.

За кароткі час дэпутатскай дзейнасці Вяленіч вырастаў звыш 50 розных пытаньняў.

Мінулай вясною Нікалаю Вяленіча прызначылі ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. З вялікай радасцю пайшоў ён абараняць сваю вялікую дзяржаву.

Перад аўдэсам на Далёкі Усход дэпутат сустрапаўся з выбаршчыкамі, даваў ім наказы — не асцябляць барацьбы на высокі ўраджай, абстаў часна выконваць арганізаваны абавязак грамадзяніна СССР — апраўдаць давер выбаршчыкаў.

Вяленіч — танкіст, служыць у Н-скай часці Другой Асобай Чырвонасцяжнай арміі. Ён прыкладны баец, умела спалучае вельварнейшую дзяржаўную справу з баявой і палітычнай вучобай у РСЧА.

У ваны працоўнага дня Нікалай Вяленіч в кітай пісем дзе ў лейніку паваі. Ён даўба ад сваіх выбаршчыкаў, але гэта не перашла яму трымаць в ім пачыненую сувязь. У адным пісьме прышлўмі-комсомолец Дамітрыў шіпа аб тым, што ён абірае дэпутата Вяленічу чэсна служыць любімай радзіме. Малоды чырвонаярмейскі Воў абірае Вяленічу вучыцца, толькі на выдатна і добра.

Пішучы дэпутату яго старыя знаёмы і таварышы: палкаводы, брыгадыры, вараднікі хатамі-лабараторыямі. Яны паважаюць дэпутата свае планы, пішучы аб свайй рабоце.

У дэпутата Вярхоўнага Савета БССР баяца Вяленіча кожна дасць залюфна вялікай работай. Сёння ён в пачуццях гордацы за сваю радзіму, в уведзеным чэсна выконваемага абавязку дасць вялікую клятву на вярнасьць свайму народу.

М. БАСЬКО.



Камандзіры і байцы авіяцыйнага маршэлка-тэхнічнага тэорыя. НА ВДМКУ (алепа направа): камуністы Г. Н. Качэкоў, М. Д. Габдукоў, А. А. Прахараў ад вывучэннем гісторыі партыі ў партыі К-скай часці.

## ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ — НАША ГОРДАСЦЬ

Кожны год вясною савецкі народ пасылае ў Чырвоную Армію і Чырвоны Флот сваіх лепшых сымоў. Іх радасцю і любоўю праважаюць іх Чырвоная Армія — наша гордаць, наша слава, наша пшасце.

У мінулым годзе я ўдасцілася паслаць у Чырвоную Армію свайго старшага сына Колю. Ён працаваў падмагістрам у 1-й механічнай пякарні Менска. У армію пайшоў, авалодаўшы ваянай справой, злучыў горы на абаронныя пачыны. Праважачы яго, я дала малярніцы наказ:

— Помні, Коля! Пшасцівае і радасце жыццё нам дала савецкая ўлада, большавіцкая партыя, любімы баяць і правадыр народаў вялікі Сталін. Борка сперажы граціны свайй радзімы. Будзь бязлікасны да ворагаў. Добра вучыць ваяную справу. Бежы нашу родную ўладу.

І Коля в чэсці і гордацю выконвае свой пачэсны абавязак. У сваіх пісьмах ён раскавае, што в поспехам авалодавае баявой і палітычнай палірытэкай. Сёння ён, як і ўсе нашы любімы баяць, камандзіры і палітырабнікі Чырвонай Арміі, будзе прамаць ваяную прысягу, даваць клятву на апагнага дхання быць адданым народу, радзіме, Сталіну. Ён хутэй памрэ, праць уоо сваю кроў да апошняй кроплі, але не адступіць ад сваячыннай клятвы.

У гэтым годзе пашло служыць у армію другога сына Ваяю — селсар-астандаўца вагарамонтнага завада імені Маскінава. Мае сыны не згабніць другым учанкам сваяі свайй маляр.

Чэсць і слава нашым баяцам, камандзірам і палітырабнікам Чырвонай Арміі. Ім гардзіцца ўвесь савецкі народ, ім моцна наша радзіма.

Марыя Ігнацьеўна ГАНЧАРЫН, работніца Таварнай ст. Менск.

## Якуб КОЛАС

### Клятва

Пред народам і радзімай  
Клятай вернай, нерушымай  
Паклянуся я.

Хто-б і дзе-б ні быў злы вораг,  
Быць яго на суні, моры  
Паклянуся я.

І захоўваць таіну сваята  
Ад людзей ліхых, зядітых  
Паклянуся я.

Быць заўсёды берагаліным,  
Доўг свой помніць пастаянна  
Паклянуся я.

Кляты споўніць нерушым  
Перад Сталіным, радзімай  
Прысягаю я.  
21-ІІ—1938 г.

## ЗАЎСЁДЫ ГАТОВЫ К БОЮ

Як толькі былі апублікаваны Указы Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб ваянай прысязе, у нашай часці, як і ва ўсёй Чырвонай Арміі, узнялася шырокая хваля савецкага савіорніцтва.

Рыхтуючыся да дня прысягі, многія з байцоў і палітырабнікоў сталі выдатнымі стралкамі і з 30 магчыных выбаваюць па 80 ачкоў. Цяпер мы в гордацю адзначаем, што за час савіорніцтва дзесяткі байцоў сталі снайперамі і дабіліся таго, што рад адзіленны, узводаў і кулямётных рэалікаў сталі судэльна снайперскімі і страляюць без адзнага прамаку. Мы горды тым, што і самі навушнікі страляць на выдатна. Па ўсіх відах вучобы ў нас выдатны паказальнікі.

У сучасны момант мы вывучаем выдатны гістарычны дакументы — тэзіс дакладаў таварышаў Малагава і Жданова на XVII з'ездзе ВКП(б).

Знаходзячыся ў радах Чырвонай Арміі, мы в усёй паўнатой адчуваем, якія вялікі клопаты працягуе аб нас партыя, урад і асобна таварыш Сталін. Мы адчуваем пільную любоў да Чырвонай Арміі ўсяго савецкага народа. Працоўныя краіны савіорніцтва савіорніцтва сваю Чырвоную Армію найбольш перамажана тэхнічай. Сёння мы в радасцю рапартуем аб тым, што дасканала авалодалі гэтай тэхнічай. Ён баявую магутнасць адчуе на сваіх снайпах той, хто ўладма напасці на нашу краіну.

Сёння мы, выдатнікі баявой і палітычнай вучобы, кінемся вучыцца яшчэ лепш, яшчэ больш маваць магутнасць Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

В. М. МАТВЕЕВ,  
А. Т. БЕЛЯКОУ,  
Б. К. ХАМЯНОУ,  
чырвонаярмейцы — выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі Н-скай часці БАВА.

## ПАДРЫХТУЮ ДЗЕСЯТКІ МОТАВАЛІЦЕЛЯЎ

Дзесяць месяцаў назад я, хатняя гаспадыня, навучылася вадзіць матацыкл.

У жыцці мінулага года мне прышлося быць удзельнічай усебеларускіх мотасавіорніцтваў, а ў кастрычніку я прымае ўдзел у вялікім мотарабруе па маршруту Менск—Масква. Цяпер да павышэння сваіх ведаў я ў ліку 30 лепшых мотаваліцеляў БССР займаюся на курсах на падрыхтоўку выкладчыкаў мотасправы. Пасля сканчэння іх буду в вялікай любоўю рыхтаваць мотаваліцеляў, бо Чырвонай Арміі, майй радзіме патрэбны дзесяткі і сотні людзей, умеючых вадзіць машыны.

## Абавязальства выкананы

У Н-скай часці БАВА падвезеныя рэзультаты першага з'езда савіорніцтва імені XVII з'езда ВКП(б).

К дню Чырвонай Арміі першае месца ў агнявой падрыхтоўцы заняла падрадаўленне, імям камандуе тав. Грыб. Падрадаўленне выканала стралковую задачу на выдатна. Асабліва добра страляў малодшы камандзір — комсомолец Курныяноў. Адзіленне тав. Курныяноўа дала абавязальства стаць снайперскім к дню прысягі. Гэта абавязальства выканана. Байцы адзілення не маюць аднак ніжэй выдатна. Тав. Курныяноў занесен на пошук пачота часці.

Е. СОЛЫЦМАН.

## СЛУЖЫМ СОВЕТКАМУ САЮЗУ

Сёння над нашай савіорніцкай радзімай — ад Далёкага Усходу да берагоў Чорнага мора, ад Балтыкі да заходніх граці БССР будучы ўрачыта гучаць словы прысягі:

— Я, грамадзянін Саюза Савіорніцкай Рэспублікаў...

Грамадзянін СССР! Якое нямернае шчасце быць верным сынам свайй савіорніцкай радзімы, першым сынам вялікага савіорніцкага народа. Толькі у нашай шудоўнай Савіорніцкай краіне людзі жыюць выдатным творчым радзімым жыццём. Таму савіорніцкае людзі горага любяць сваю радзіму і аўдэды гатовы в аборай у руках апараніць, ле ад ворагаў! Стаўшы баяцамі РСЧА, малодыя працоўныя в радзіму нясуць званне воянаў Савіорніцкай краіны.

Сёння вялікі дзень. Мы рыхтаваемся да яго, як да выдатнай падзеі ў нашым жыцці. Кожнаму з нас чадацца сустрэць гэты дзень найлепшым абаронным падарункам маляр-радзіме. Май адзіленне рашыла адзначыць XXII гадавіну Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота — дзень прыняцця ваянай прысягі — толькі добрым і выдатным азнакам ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Адзіленне ў цэлым уключылася ў савіорніцкае савіорніцтва. Савіорніцкае паміж сабою байцы, адці дапамагаў другому. Выдатны вучобы т. Палежаў дапамагаў у асабна баявой тэхнічай адставаўшым байцам тт. Сямёнаву і Осіпаву, якія цяпер маюць добрыя азнакі.

Я рад, што маё падрадаўленне ўсплаборніцтва вышла ў пераважна радзінай часці. Асобныя байцы, як тт. Палежаў, Горыц, Салаў і інш., прышлі да дня прысягі толькі з выдатнымі паказальнікамі ў баявой і палітычнай вучобе. Ніжэй аднакі «добра» — няма. Такіх поспехаў мы дабіліся побрасуменнымі адносінамі да справы, дзякуючы захаванню ваянай дэсцыпліны.

У свайй рабоце я патрабаваць да себе і да сваіх падназначеных. На ваянай заўсёды прыходжу падрыхтаваным; праводжу іх пры дапамозе навушнічых дапаможнікаў і разам з баяцамі працую над узаемным падрыхтаваннем. Радасна адзначаю і свой рост і росі радзімы чырвонаярмейцаў. Для ваянага з нас Чырвонай Арміі — вядзучая школа. Воў байцы тт. Салаў, Гардзевы і інш., прышлі ў армію з малым пісьменствам, а цяпер яны чытаюць мастацкую літаратуру, працягваюць навывшэйшым сваіх ведаў.

Заўсёды мы адчуваем, што, будучы ў радах РСЧА, мы моцна звязаны в аборонным жыццём нашай радзімы, што стаім на абароне яе сваячыннай рубяжоў. І сёння мы ад усяго сэрца таварышам:

— Служым Советкаму Саюзу!

Кінемся в чэсці выконваць кожны пункт прысягі. Кінемся, не пшасціваючы сваіх сіл, маваць магутнасць Чырвонай Арміі, а калі вораг нападзе на нашу радзіму, не шкадуем сваяго жыцця, будзем біцца да поўнай перамогі над ворагам.

П. Н. АНДРЭЯНАУ,  
камандзір адзілення Н-скай часці БАВА.

# ВЯЛІКА І МАГУТНА НАША ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ

Наша Чырвоная Армія, наш Ваенна-Марскі Флот ствараліся, раслі, маваўся ў агні славнай жорсткай і ўпорунай барацьбы. Гэту гераічную барацьбу, накіраваную супраць эксплуатацый і ўсіх іх прыхілябеляў, натхніла, арганізавала і вела партыя Леніна—Сталіна. Ваявая большавіцкая гераічная ўвайшла ў ілюі і кроў магутных узброеных сіл савіорніцкай дзяржавы рабочых і сялян.

Пішучы да заваявання ўлады рабочым класам генаіям былі будучыі нашай партыі Леніна і Сталіна нашома вучыліся работчы клас — узброівацца і ўзброіваць, яны фарміравалі рэвалюцыйную армію, зольную знішчыць амалязатараў, пакаваць капіталізм. Толькі малярыйнага вояра, толькі ваянага сіла магі забеспечыць поспех пераможнага рэвалюцыйнага паўстання. У процівагу бабятні меншаікоў, партыя Леніна—Сталіна праз свае ваяна-баявыя арганізацыі ўзброівала пралетарыяты і сялянства, вела работу ў часці паровай арміі. Хто не помніць славных старонак паўстання на «Очакове», на «Потаміне»! Хто не помніць славных паўстанняў, пераходу цёмных палкоў на старану рэвалюцыйных рабочых!

Ленін у сваім пісьме «Марксізм і рэвалюцыя» напярэднікі Кастрычніцкай рэвалюцыі пісаў: «Перамогшы ў паўстанні... мы становімся «савіорніцамі»... мы будзем самай савіорніцкай партыяй...» (т. XXI, стар. 197).

Ленін і Сталін заўсёды вучылі, што выкуць Савіорніцкая краіна азнакіцца ў капіталістычным арганізм, нямінча барацьба ў самай вострай, самай багатай форме з усімі сіламі стараго свету. І, каб нам не загінуць у гэтай барацьбе, траба стварыць сваю ваяную арганізацыю і тым самым дака-

## Г. І. КУЛІК

Намеснік Народнага Камісара Абароны СССР, камандзір 1-га рагна.

ваць, што работчы клас хота і будзе панаваць.

17 студзеня 1918 года ў «Праведзе» была апублікавана «Дэкларацыя праў працоўнага і эксплуатаемага народа», напісаная Леніным пры бліжэйшым удзеле Сталіна. Гэты дакумент укаваў, што для знішчэння Усяляк магчыма аднаўлення ўлады эксплуатацый і ўсіх іх прыхілябеляў, трэба стварыць магутныя класы поўнасна разаброівацца і ўтварацца савіорніцкая Чырвоная Армія рабочых і сялян. 28 студзеня Леніным быў падпісан дактар аб утварэнні Чырвонай Арміі. 12 лютага таго-ж года быў выданы дактар Соўнаркома РСФСР аб арганізацыі Чырвонага Флота.

Гэтым дактарам аказваліся асновы ўзброеных сіл дзяржавы рабочага класа. Гэтыя ўзброеныя сілы ствараліся ў вельмі цяжкіх умовах, калі над малодой рэспублікай навелі цяжкія хмары.

Ленін і Сталін вяралі гераічнай барацьбой Чырвонай Арміі. Чырвоная Армія і Чырвоны Флот былі цэнтральнымі і асноўнымі іх клопатамі ў гэты год. Выключную ролю ў развоўме ўсіх варажных сіл адігралі таварыш Сталін, які амаль на ўсіх франтах грамадзянскай ваяны быў ініцыятарам, непасрэдным кіраўніком і арганізатарам развоўме багавардзельцаў і інтэрвентаў.

У перыяд 1918—1920 гг. таварыш Сталін, — піша К. Е. Верашылаў, — заўважыў, бадай, адзіным чалавекам, якога Цэнтраліны камітат кідаў в а-

наго баявога фронта на другі, выбірачы найбольш неабеспечаным, найбольш страшным для рэвалюцыі месца. Там, дзе было адносна саіорніцтва і блгадучына, дзе мы мелі поспехі, там не было вілаць Сталіна. Але там, дзе ў сілу чадала ралу прычан траічаль чырвоная армія, дзе кантрэвалюцыйныя сілы, развіваючы свае поспехі, паражалі самому існаванню савіорніцкай ўлады, дзе замаянчалі і пачыналі магі ў любую мінуту ператварыцца ў бедзалажынасць, катастрофу, — там паўляўся таварыш Сталін. Ён не спаў начэй, ён арганізавалі, ён браў у свае прывяры рукі кіраўніцтва, ён дамаў, быў бязлікасны і — ствараў перадам, авалодаўшы абстапоўку.

Пад генаіям кіраўніцтвам Леніна і Сталіна Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія і Чырвоны Флот у агні грамадзянскай ваяны выкуваліся ў магутную, дысцыплінаваную, пераможную сілу, разграміўшую не толькі ўнутраную кантрэвалюцыю, але і разбіўшую нагалаву ўзброеныя да зубоў полчышчы амалязатараў інтэрвентаў.

Партыя адвадала Чырвонай Арміі цэнт рабочага класа, лепшых сваіх сымоў. У не радах у якасці кіраўнікоў і баявых камандзіраў азнакіліся Фрунзе, Дзержынскі, Кіраў, Кудышын, Орджанікідзе. Кіраўнік Чырвонай Арміі маршал Варашылаў і яго бліжэйшыя сарацікі атрымаў сваю баявую загартоўку пад непасрэдным кіраўніцтвам Леніна і Сталіна.

Ленін і Сталін выхавалі і вьшчэставалі Чырвоную Армію на вобразу і пачэбнасцю выхаванай і вьшчэставалі ім партыі большавікоў. Яны прыдалі ёй тэя-ж рысы баявой рэспімацы, рэвалюцыйнага запалу, берастражнасці ў барацьбе з ворагамі, умелія разабрацца ў самай складанай

абстапоўцы, абходзіць і перадавацьця ўсёякі перашкоды на шляху да мэты. Гэта каласальная работа над выхаваннем Чырвонай Арміі, не падобнай ні на адну з існаваўшых калі-небудзь у свеце арміяў, асабіла разгарнулася пасля сканчэння грамадзянскай ваяны. Пад кіраўніцтвам вялікага палкаводца рабочага класа неабудынага М. В. Фрунзе Чырвоная Армія рэарганізаваўся, арганізавана умацавалася, вьшчэставала новыя кадры. М. В. Фрунзе, верны вучаць Леніна і Сталіна, распрацаваў праблему будучыцтва ўзброеных сіл краіны Советоў у новых, узнікшых пасля грамадзянскай ваяны умовах. Ён пачаў пачатак стварэння магутнай, тэхнічна аснапанаай савіорніцкай арміі.

За год вьшчэставалі пільноада СССР ліквідаваў тэхнічную адстакаць, стварыў перамажана індустрыю, перааброіўшую ўсе галіны народнай гаспадаркі і адпярэўшую рашаючую ролю ва умацаванні баявой магутнасці Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота СССР. Імяна таму, што працоўны нашай краіны з усёй энергіяй праводзілі ў жыццё сталёвую праграму індустрыялізацыі, Советкі Саюз іоная сёння як неааляжна вялікая дзяржава, маючая магутнейшую абарону.

За дзень сталініскія пільноада, пад кіраўніцтвам партыі, дзякуючы асабістым штодзённым клопатам таварыша Сталіна, створана малярыйна баява, якая дае нам магчымаць сістэматычна умацаваць тэхнічную аснову нашых узброеных сіл, бераспарынаснамаць іх самымі даскажальнымі вілашамі ўзбраення ў такой колькасці, якая патрабуецца для поўнага разгрому ворага, які-б асмеліўся на нас напаць.

Мацнее магутнасць узброеных сіл савіорніцкага. Мацнее таму, што гэта справа стаць у цэнтры ўвагі краіны, партыі, што аб Чырвонай Арміі, аб Чырвоным Флоте, аб Чырвонай Авіацыі, аб іх тэхнічным аснапэнні, аб іх палітычным выхаванні вьшчэставалі, штодзённа вьшчэставалі партыя, таварыш Сталін і яго бліжэйшы друг і сарацік таварыш Варашылаў.

«Нашы ўзброеныя сілы, — гаворыць таварыш Варашылаў, — прыведзены ў належны баявы парадак, яны машыназаваны не горш, чым у любой капіталістычнай краіне. Мы ведаем, што партыя і ўрад, наш мудры Сталін будучы і надалей рабіць усё, каб нашы армія і флот бераспарына атрымавалі высокую баявую тэхніку, а, азначыць, каб узброеныя сілы савіорніцкага былі самымі магутнымі, самымі малярыйназаванымі і таму ніколі, нідзё і нікім непераможнымі».

Але справа не ў адной тэхніцы. Патрэбны людзі, кадры, якія дасканала валодаць гэтай тэхнікай. За год мірнага будучыцтва партыя і ўрад падрыхтавалі вялікія кадры камандзіраў, камісараў, начальнікаў Чырвонай Арміі — людзей, дасканала авалодаўшых тэорыяй і практыкай ваянай справы.

Вольт сучасных вояна паказвае, што ваянаішым фактарам перамогі над ворагам заўважыцца асабісты якасці байцоў, камандзіраў, начальнікаў. Мужнасць, адвага, берастражнасць, ініцыятыва, знаходлівасць, умелне і веданне — воў якасці, якія ў канчатковым выніку рашаюць поспех. Гэтыя якасці ў поўнай меры ўваоцы нашым баяцам, камандзірам, камісарам і начальнікамі, і яны не рад ужо даказалі гэта перад тварам ворага. Над выхаваннем гэтых якасцей у нашых баяцаў нястомна праць непасрэды кіраўнікі і правадры Чырвонай Арміі таварыш Варашылаў.

Узброеныя сілы Советкага Саюза прадазначаны перш за ўсё для абароны, але яны добра ведаюць, што лепшая абарона — наступленне. Чырвоная Армія — армія актыўнай абароны. У выпадку ваяны яна будзе самай нападучай з арміяў, яна будзе біць і знішчаць ворага на яго тэрыторыі. Аб гэтым пастаянна напамінае нашай Чырвонай Арміі таварыш Варашылаў. Свае баявыя якасці Чырвоная Армія пільна меда магчымаць прадамастраваць у баях з амалязатараў і налітэжыкам ў раіне возера Хасае. Японскія генералы марылі аб тым, каб быстра і лёгка адзначыць кавалкі се-

вецкай зямлі. Але яны ашукаліся ў сваіх разліках і былі разбіты ўштант. Чырвоная Армія ў дні баўў дзя вавара Хасае не падалася на прамаваі японскай вайшчыні і не перашаўла на тэрыторыю ворага, хаця ёй зручы было-б біць яго імяна там, ад нашым рубікам. Ва ўсіх выпадках, у баях ля вышых Заагаркі і Ваенна-марскі японскія самураі атрымаў на галаву ўраўненне аб сіле савіорніцкай зброі.


Сваю 21-ю гадавіну Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот сустракаюць у абстапоўцы, калі краіна з вялікім патэжнем рыхтуецца да XVIII з'езда вялікай партыі Леніна—Сталіна. Да гэтай знамянальнай падзеі рыхтуецца і Чырвоная Армія. Ва ўсіх падрадаўленых і часцяў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, на баяных парабіах Ваенна-Марскога Флота расце і шырыцца савіорніцтва на лепшую баявую і палітычную вучобу, на пільнаадаўку да прыняцця ваянай прысягі.

Чырвоная Армія ведае і помніць словы таварыша Сталіна аб неабеспечаным капіталістычнага арганізма. Другая іх прыхілябелі ваяна пачалася. Пажар савіорніцкай ваяны ў любо момант можа ахапіць любую дзяржаву. Чырвоная Армія стаіць на чакі. СССР вядуць адліць любую напад, з якой бо-дні бы ні паследаў. Чырвоная Армія моцна любіць да не ўсяго малярыйна-бінага савіорніцкага народа, клопатам аб ёй партыі і ўрада. Чырвоная Армія мае за сабой аймаішчыны тав. Але Чырвоная Армія моцна і таму, што яна армія працоўных усяго свету. Яна мае шматлікіх прыяцеляў ва ўсіх капіталістычных краінах.

«Буржуазія можа не сумнявацца, што шматлікія прыяцелі рабочага класа СССР у Еўропе і Авіі пастанавілі ўдарыць у тал сваім прыяцельствам, якія дапамаглі значную ваяну супраць сацыялістычна рабочага класа ўсёй краіны. І ніхай не наракаюць на мае паны буржуа, калі яны на другі дзень пасля такой ваяны не дадзіцца некалькіх бліжэй ім урадаў, цяпер багалапалучна царствуючых «мілашчы баяцаў (Сталін)».



Патрыятычныя копцы дазор. Умерадзе — І. Г. Баракін, за ім — малодшы камандзір В. І. Гугаў і С. Х. Сяргей.



Выдаткі баявой і палітычнай падрыхтоўкі Н-скай часткі (Маскоўская вясенняя акруга) комсомолец Т. П. Ласюбы. Да службы ў РСЧА тав. Ласюбы працаваў аграрыям Чырвоўскай МТС, Дзясненскай вобласці. Фото С. Ласюкова і Чорнова (Фотакроніка ТАСС).



Да XXI гадавіны Рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-марскога флота на адмысловы доглядныя палубы ў часе вучэбнай лінцыйнай працы на адмысловы «Марскія камуні».

## БРАТЫ-ПАТРЫЁТЫ

Цёмная жнівенькая ноч. Ураганна-вечэр в дзінім святле ўдабляе зялёнаватую пучыну вод. Гнеўна влякучы сіння хвалі Балтыкі. Караблі, апранутыя ў магучую броню, як рыбацкія лодкі ўлятаюць на грабні магучых вадзяных валтаў і зноў зарываюцца ў хаас пены, брызгаў і валы.

У адну з такіх начэй баявы карабль Н-скага злучэння Чырвонасялянскага Балтыйскага флота трымаў курс к даўшаму берагу.

Іа штурвала, на сігнальных мостках і на працягах карабля, ля пшчыных жарам катлоў ішла барацьба з разбушаванай пайскай стихіяй. Часам карабль амаль апракідваўся на бок, хвалі з шумам абрушваліся на палубу... Сігнальшчыкі прынявалі сабе да поручняў мошкі, Інакш не ўтрамцава.

Шторм мацней. У туюж пачыненні ночы не было відаць ніводнага агню. Вахту ў сэрцы карабля — калі яго маляні—нэс комсомолец Ігнат Буракоў. Моцна трымаючыся за поручні, ён шліпа са сцягамі па паказаннім прыборах, стараючыся ні на адну мінуту не аслабіць частае біццё пультэа машыны. І ў гэтую ноч, як заўсёды, выдатна спраўдзіўся са сваімі складанымі абавязкамі малодшы чырвонафлотец. Ён, вдалася, не ведаў ужо. Бада-раець, кіпучая энергія не пакідала яго ні на мінуту. І чым грозней была небяспека, тым больш упэўнена і спакойна кіраваў ён складанымі механізмамі.

Ранішню, бая адарэнну, карабль прышоў да месца разамішчэння. Дружны, вуграваны ў ажно баявое плава калектыв чырвонафлотаў і камандзіраў карабля атрымаў яшчэ адну перамогу.

У лета 1938 г. было многа штормаў, напружаных дзён. Часта каманда па баявой трымае займала месцы на мостках, ля машыны, ля гармата. Але не было ніводнага выпадку, каб машыніст Ігнат Буракоў нэс вахту з ападкамі ніжэй чым выдатна.

Ідучы ў Ваенна-Марскі Флот, ён даў слова быць выдатным вучобі, і моцна трымае яго. Не пазнаў перастараннага, малаліснага хлопца з Вагужскага раёна (БССР) у стройным, надзвычайным чырвонафлотец. Змільнуўся не толькі выгляд Буракова. Чырвоны флот выкаваў яго ўзростава развіццём, культурным чалавечам. У флоте Ігнат стаў спецыялістам, дасягнуў асабова тэхнічнай кіравання машынай. У флоте ён уступіў у лінцыйны комсомол, а выдатна прыняў у кандыдаты ВКП(б).

Толькі за апошні год чырвонафлотец Буракоў прачытаў рад твораў класікаў рускай літаратуры і лепшых савецкіх помемнікаў. Іму вядомы героі «Цу-рым», «Капітальнага рэманта», «Сева-говар, паскоранымі тэмпамі будзе новы ваенны флот. Падводны флот Германіі складецца пераважна з малых лодак водамішчэннем каля 250 тон, прызначаных для дзейнасці на аспячэнніх, мелкаводных тэатрах, як Фінскі заліў. Два новабудаваныя лінейныя караблі «Шарнгорст» і «Гнейзенаў» маюць артылерыю, скорасць і браніраванне, адпаведныя ўмовам бою на Балтыскім моры і Фінскім заліве. І калі ўлічыць усю большую дзейнасць германскіх фашыстаў у фінляндскіх партах, то не цяжка зразумець, што германскія фашысты рыхтуюцца да нападу на Савецкі Саюз.

Адкрытыя заявы гавараў японскай ваеншчыны і неспыняючыся прывакацый япон-манчжура на совецка-манчжурскіх грамадзян гавораць аб тым, што японскія захватчыкі ўзможна рыхтуюцца да ваеннага супраць СССР і няспыняюцца працаваць готу ваіну. Гэта сьведчае аб тым, што японскія палітыкі і выдатныя палітыкі ўрада, на працягу японскай ваеншчыны наша дэбелася Чырвоная Армія адзінадушна знішчальным ударам, разграміўшы на-галы японскі самураў, пасягнуўшы на свяшчэнную савецкую зямлю. Такі-ж лёс напалізе ўстага, хто асмельліца пераступіць недатымаальныя граніцы СССР.

«Успяя, нават новылікая ваіна, пачаў агрэсарамі, прадэталізе небяспеку для міралюбных краін, а другая імперыялістычная ваіна, якая так спя-прыкметна падпалілася да народнаў адзінадушна палітыкаў і японскіх імперыялістычных палітыкаў, якая так спя-субвандэйшая небяспека для ўсёх на-родаў і, у першую чаргу, для СССР. Таму наша краіна, прывалачы сваю мірную палітыку, разгарнула разам з

стопаля і многіх іншых твораў. Уба-гачаючыся агучнадукацыйнымі веда-мі, расшыраючы палітычны кругавор, Буракоў усё больш паспяхова авалод-ваў спецыяльнасцю.

Зімой чырвонафлотец рамантуюць баявыя механізмы, рыхтуюць караблі да безадмоўнай работы летам. Машыніст Буракоў выконвае нормы суднаро-монта на 200 проц. Рыхтуючыся да дня прыняцця прысягі, ён дабіваўся ўсё новых поспехаў. Настойлівец і дора-сумленны адносіны да справы—вося яго характэрныя рысы. Недабра ў за-гадах камандавання часта ўпамінацца імя выдатніка баявой і палітычнай пад-рыхтоўкі Ігната Буракова.

У адной з частей БАВА, служыць Антон Буракоў, брат Ігната. Імя ча-ста абменьваюцца пісьмамі, дзяліцца сваімі поспехамі. І для Антона Чырво-ная Армія — выдатная школа. Ён кон-чыў школу малодшых камандзіраў, стаў намеснікам палітрука, а зараз працуе сакратаром комсомольскага бю-ро. Антон, таксама як і яго брат-чыр-вонафлотец, выдатнік баявой і палі-тычнай вучобы.

Браты-патрыёты чырвонафлотец Іг-нат Буракоў і артылерыст Антон Бура-коў спабарнічаюць на лепшую вучо-бу і работу, на лепшыя поспехі ў ба-явой і палітычнай падрыхтоўцы. Браты рэгулярна наведваюць адзін ад-наму аб сваіх поспехах. Часта старэй-ша і сёстры — калгасніцы калгаса «Новае жыццё», Стайнаўскага сельсаве-та, Вагужскага раёна, — у пільмак пільваюць, як браты выконваюць са-цыялістычны дагавор.

Надаўна, у час з'езда комсомола Бе-ларусі, браты Бураковы сустрэліся ў Менску. Лі Дома ўрада іх радасна ві-талі знаёмы чырвонафлотец і пагра-нічнікі. Байны з захваленнем глядзелі на Дом урада квітнечай пагранічнай Савецкай Беларусі, на Ільіча, што ста-іць, накіраваўшы свой погляд у далек.

Прынялі дзелаліся аб спабарнічстве двух братоў і з задавальненнем адна-чылі ўдалую сустрэчу ў Менску—ба-іка ў грамадстве чужым, капіталістыч-ным светам.

— Ты, Ігнат, на моры, а ты, Антон, на сушы будзеце біць ворагаў нашай сацыялістычнай радзімы, — заўважылі прыяцелі.

— Клянёмся, што будзем біць,—ад-казалі браты.

Сёння Ігнат прысягае на вернасць сацыялістычнай радзіме на караблі Бал-тыйскага флота, а Антон—ля заходніх гра-ніц БССР. Слаўныя сыны белару-скага народа, яны з часцю стрымаюць сваю свяшчэнную клятву.

П. ВАЛЬД.

Н. ГРОЗАЎ.

## Эдзі АГНЯЦВЕТ ЗА РАДЗІМУ

Мне маці казаваў строгая, Каб воінам адважным быў, Зямлю ад ворага ліхота Заўсёды мужа бараці. Каб панаваў свой край любімы, Як роднае сваё дзіня. Клянусь, маці, — за радзіму Не пашкаду і жыцця. Я помню час: Над Украінай Кружыўся і крычэў крумац. Халінку бацька мой пакінуў І маці ён сказаў:

Не плач. Я доўга бег за бацькам любым Лі сіняга Дняпра — ракі, Я чуў, як дзесьці граюць трубы, — Там Шчорэ збіраў свае палкі. Там пад чырвоным, слаўным сцягам, Пад кулямётны, грозны гул, Мой родны бацька даў прысягу: — Змагацца, пакуль жыць магу!

## На баявых скорасцях

У нашых танкістаў особая справа; Яны не прынялі нігды аступства. Отважныя людзі, упрямый народ; Одна ім дарога—к перамоде вперед! (З чырвонаармейскай песні).

Досвіткам танкаваў ажно комсомоль-ца Бараванава атрымаў заданне пра-раць дровяныя загароды японскіх захватчыкаў і знішчыць іх агнявыя токі. ... Так быў сустрэць моцным арты-лерыскім агнём. Але грозная машы-на рушыла наперад. Адна за другой былі знішчаны агнявыя токі налё-тчыкаў. Кулямётны агонь в танкаў ба-ілісна расстрэльваў самураў.

Раптам пачыў тук загрук у балоне. Самураі нібы муці кінуліся да яго. Але не дайшлі яны да машыны. Меткі агонь з кулямёта скасіў першыя рады японцаў. Астанія беглі нязад. Талы некалькі японцаў папалілі к танку, сталі зашпалваць разьнявыя каткі.

Не, гадзі, не выйдзе! — крыкнуў Бараванаў. Ён выскачыў з машыны і ва ўпор засяродзіў трох японцаў, а сам патэў тушыць язкі палым. На дала-могу Бараванава вылезе башанны стра-лок комсомолец Шаўраў.

— Куды! — сшытаў у яго камандзір. — Сумесна выконвае баявую задчку, сумесна, калі патрэба будзе, памром за радзіму, — спакойна адказаў Шаўраў.

Праз некалькі мінут пажар быў па-тушан. Танк зноў увайшоў у строй і зноў рушыў на працяўніка.

Прыляўшы вочы да талескалічнага прыцэла, стралок уважліва прыляваў-ся ў гарматы ворага. Улаўшшы мо-мант, ён наіскаў на педаль. Танк, уз-дрыгваючы, вышускаў снарады. Пропі-танкавыя гарматы японцаў разліцелі-ся ў пшчыні.

Ён потым у баю загінуў, Але астаўся цалым снаг. Клянусь, маці, — за радзіму Не пашкаду і жыцця! Ты часта горда ўспамінаеш, Я не забуду гэта і сам, — Як брат мой ніччэй самураў На дальнім возеры Хасан. Убёў ён ад шпіталью мірных, Пашоў в ім рыных атрал. — А хто тут будзе камандзірам? — Як хто? За мной!

Адказаў брат. Хоць і сцісала грудзі рана, І кулі падалі ля ног, Хоць сонкі гінуў у туманях, — Ён вёў у бой і перамог.

Цяпер мой брат пад сонцам Крыма Лі мора Чорнага ў гаспац. Клянусь, маці, — за радзіму Не пашкаду і жыцця!

Пад прыкрыццём танкаў — грозных баявых машынаў — у атаку на самураў пільна чырвоная пяхота. Японскія авантурысты, якія асмельліся ступіць на зямлю вялікай савецкай дзяржавы, атрымалі па зубам. Яны налётаў за-помняць грозную ілю дзіх савецкіх танкістаў.

Б. ДАЛЕНАЎСКОДНІ.

## ПРЫМАЮЧЫ ПРЫСЯГУ

У пакоі завінеў телефонны гважок. Комсомолец Нікалай Нішчэнка — баец-пагранічнік першага года службы — наклаў на крабчку блянда абмажну-тую ў фарбу кістачку, якой ён ста-ранна размалёўваў дыяграму росту пры-мысловасці СССР у трэцяй палігоддзі і павольна зняў трубку.

— А-а... Ваня, здароў, здароў! Па яго дагэтуль сур'ёзнаму, уваж-ліваму твару расплылася сонечная ў-смішка.

— Як справы, браток, хваліся... Стрэлбу, кажаш, астаў на добра, а яе кудысьці спрымаў на выдатна. Ты, Ваня, глядзі ў мяне, — тонам старэйша-га таварыша дадаў Нікалай: — Да-ля прыняцця прысягі каб усе апен-ны былі толькі выдатныя. Гэтага на-трабуець, разумееш, ад нас у нядаў-на атрыманым мною лісьце маці і ся-стра...

Калі Нікалай павесіў трубку і зноў узяў у рукі кістачку, мы пацкавіліся з ім ён гутарыў.

— З братам сваім малодшым, Іва-нам, — ахвотна наведваў ён. — Мы з ім разам вучыліся, разам працавалі машыністамі на Нікапальскім металур-гічным заводзе, разам прыязвалі ў Чырвоную Армію і разам прыехалі вось сюды—на граніцу...

Абавязкі абадог круга чырвонай фар-бай, Нікалай прадлажваў: — Іван зраза знаходзіцца на самай далёкай адзетцы заставе. І ведаеце, што ён мне наведваў: ад дзея, кажа, не адотану. Раз у прае выдатна, дык у мяне будзе звыш выдатна (дрэна толькі, што талы ацэні яма). Вось так мы з ім усё жыццё і змагаемца за прышчына...

Два браты комсомольцы-пагранічнікі спабарнічаюць між сабой даволі доўга. Яны спабарнічалі, будучы вучнямі на-поўнай сярэдняй школы і фабаузаў, спабарнічалі на вытворчасці, будучы машыністамі. З асаблівай сцілаў раз-гарнулася сацыялістычнае спабарніч-ства імя імя, калі яны ўліліся ў слаўную муныю самію квістаў — верных вартавых савецкіх рубяжоў.

Рыхтуючыся да звышчэннага акта — прыняцця прысягі на вернасць сваёму народу, сваёй савецкай радзіме і Ра-боча-сялянскаму ўраду, кожны з іх га-рань нестрымным жаданнем — пры-сыці да гэтага знамянальнага дня толькі з выдатнымі адзнакамі па баявой і палі-тычнай вучобе, на пільнаму насенню пагранічнай вахты.

У скупых словах пісьма сваёго — быць прыкладным, дысплінаванымі байцамі, пільна ахоўваць чырвоныя ру-бязкі—браты Нішчэнка адчуваюць па-трабаваанне ўсяго савецкага народа, які даверыў ім несіці пачэсную і адважную вахту на краю савецкай зямлі. Авадло-ваючы мэткай стрэльбой і вайсковай справай, павышаючы свае палітычны і агучнадукацыйныя веды, яны вучаца на геранічных прыкладах умению ў любое надвор'е і любых умовах заў-сёды пільна ахоўваць ад фашыскіх за-уцкачыў народнае багацце, шчыпе і радасць працоўных сваёй квітнечай радзімы.

Браты Нішчэнка, як і кожны баец-па-гранічнік, кожны камандзір і палітра-бонікаў, як і ўся магучая і перамога-ная Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот, гарач адзіным жаданнем—пры-сыці да дня прыняцця прысягі з но-вымі, яшчэ больш бліскучымі паказаль-нікаў у баявой і палітычнай вучобе.

Словы прысягі на рубязкі з капіта-дастойным падарункам нашай любімай матеры-радзімы. Мы рашылі астацца на звышчэрміновую службу ў ралдах Рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі і прасім камандванне нашай часці залі-чыць нас першымі кандыдатамі.

Даём моцнае чырвонаармейскае сло-ва, што з яшчэ большай энергіяй буд-зем малаваць магучнасць Чырвонай Арміі. Клянёмся, што ў барацьбе з ворагамі нашай радзімы будзем зма-гацца, не шкадуючы сваёй «крыві і жыцця, да поўнай перамогі над імі. У духу бязмежнай адданасці да партыі Леніна — Сталіна, у духу савецкага патрыятызма мы, малодшыя камандзі-ры, будзем выхоўваць байцоў.

Лапацін, Літвінніка, Кухарчук, Япрыцэў, Папкоў, Ніршвіч, Палічун, Доўгалюк — малодшыя камандзіры Н-скай часткі БАВА.

# На варце марскіх граніц СССР

П. І. СМІРНОЎ

НАМЕСНІК НАРОДНАГА КАМСАРА ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА СССР, ФЛАГМАН ФЛОТА 2-га РАЙГА.

Тым далейшае ўзмацненне абароны адольнасці нашых граніц і баявой гатоўнасці Чырвонай Арміі і Чырвонага флота. (Гісторыя ВКП(б), стар. 315 — 316).

Марскія граніцы Савецкага Саюза дэмарца на дзесяці тысяч кілометр-аў. Савецкі Саюз стаіць перад пагра-зай ваенна-марскага нападу з захаду і ўсходу, з поўначы і поўдню. Савецкі Саюз мае такія моры і возы, у якіх толькі ён можа быць поўным і безраз-дзельным гаспадаром.

Таму савецкі народ парамыў меп-магутны ваенна-марскі флот, які-б поў-насна забяспечыў вырашэнне задат абароны нашых марскіх граніц ад уся-лякага ворага.

Калі ў грамадзянскай ваіну англійскія імперыялісты на ўласным вопіаце пера-ракавалі ў тым, як метка стралялі ішы чырвонафлотец-падародкі тарпе-дамі, а чырвонафлотец-артылерысты караблём з гармата.

За 21 год флот падрыхтаваў вялікую колькасць выдатных артылерыстаў, тарпедасцаў і моладзі, якую даў яму шэф — лінцыйны-сталінскі комсомолец. Гэта племя мношчына з кожным днём. Прайшоўшы два годзі паказаў, як быстра растуць малодшыя камандзіры. Мы маем рад камандзіраў і палітра-бонікаў, якія нядаўна былі радзавымі чырвонафлотецамі, а цяпер, пасля сканчэння адпаведных школ, сталі вы-датна вдалоўчыцай сваёй спецыяльна-сцю камандзірамі і флагаманаў. Герой Савецкага Саюза тав. Бурмістраў, та-варышы Егіпю, Фаргуншы, Ваханав, Дукаў і тысячы іншых умеюць без промаху палпаць у пал.

Толькі ў нашым Рабоча-сялянскім Ваенна-Марскім Флоте матчымы такі вялікі і быстры рост камандзіраў з чырвонафлотаў. Мы зараз маем мно-гіх камандзіраў адуцання і камандую-чых флотаў, якія прайшлі ўсю мар-скую школу, пачынаючы ад чырвона-флота.

У адрозненне ад флотаў капіталі-стычных краін, сіла нашага Ваенна-Марскога флота заключаецца ў нераз-ручым маральна-палітычным адзінас-це і высокай свядомасці яго асабовага састава ад чырвонафлота да флага-мана. Чырвонафлотец, камандзіры і па-літрабонікі Рабоча-сялянскага Ваенна-Марскога флота — гэта чыстыя, рапу-чыя і смелыя савецкія патрыёты, без-завётна адданцы сваёй радзіме, свайму народу, партыі Леніна — Сталіна.

Нас не палохаюць ніякія марскія прыгатаванні імперыялістычных дзяр-жаў. У патрэбны момант наш Ваенна-Марскі Флот зможа абараніць марскія граніцы Савецкага Саюза.

ГЕРМАНИЯ РЫХТУЕЦА ДА НАДЗВЫЧАЙНЫХ ПАДЗЕЙ

ЛОНДАН, 21 лютага. (ТАСС). Берлінскі карэспандэнт газеты «Нью-кронік» паведамляе, што ў Германіі вядзецца ўзмацненая падрыхтоўка да чакаемых у сакавіку надзвычайных падзей. Марскія ўлады папярэдзілі капітану буйных паралоў, які мог быць пераворан у дапаможныя краёвыя, што ім дазваляюць выходзіць у плаванне толькі ў такім разлікам, каб мець магчымасць прыбыць у германскія або італьянскія порты і сакавіку. Цыркулююць чуткі, што дзве флатыліі германскіх падводных лодак правядуць маневры ў Атлантычным акіяне, а магчыма і ў Міжземным моры. Воллускі афіцэр і радавому саставу германскай арміі спынены. Парэходныя кампаніі неахвотна прымаюць папярэднія заказы на білеты ў Амерыку. На сакавік месяц рэзка скарачаны лік райсаў у ВША.

ІТАЛІЯНСКІ ДРУК АБ СУСТРЭЧЫ ГІТЛЕРА, МУСАЛІНІ І ФРАНКА

РЫМ, 22 лютага. (ТАСС). Фашысцкія газеты друкуюць атрыманыя з заграшніх весткі аб прадстаўчай у бліжэйшым будучым сустрэчы ў Мілане Гітлера, Мусаліні і Франка. У італьянскім міністэрстве замежных спраў па запыце замежных журналістаў адмолілі павердзіць або аправергнуць гэтыя чуткі.

ФРАНЦЫЯ І АНГЛІЯ МАЮЦЬ НАМЕР ПРЫЗНАЦЬ ФРАНКА БЕЗ ПАПЯРЭДНІХ УМОЎ

ЛОНДАН, 22 лютага. (ТАСС). Усе англійскія газеты на аснове вестак, атрыманых з Парыжа, паведамляюць, што прызначэнне Франка французскім урадам чакаецца ў канцы гэтага або ў пачатку будучага тыдня. Французскі ўрад паведамляе, што прызначэнне генерала Франка без усялякіх папярэдніх умоў у прычыны таго, што Франка адмовіўся прыняць умовы, выстаўленыя першапачаткова французскім урадам. У Лондане ўказваюць, што фактычна англійскі ўрад ужо адхіліў сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва пры іспанскім рэспубліканскім урадзе.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

У афіцыйным паведамленні штаба рэспубліканскай арміі гаворыцца, што на працягу 21 лютага на франтах не было ніякіх актыўных аперацый. Паводле паведамленняў агенства Эсанья, у сектары Мадрыда ройнай 21 лютага адбылася артылерыйская перастрэлка. Рэспубліканская артылерыя бомбардыравала ваенныя аб'екты і шляхі зносіў у тылу мясечнікаў. Авіяныя інтэрвенцыі бомбардыравала 21 лютага порт Аліканта. У выніку бомбардыроўкі зьезд афіцэраў і разбурэнні.

ПРАМОВА ЧЭХА-СЛАВАЦКАГА ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА

ПРАГА, 22 лютага. (ТАСС). 20-21 лютага ў Празе адбылася канферэнцыя рэдактараў і работнікаў друку партыі сацыяльна-дэмакратычнага арыентацыі. У дакладзе аб бліжэйшых задатках урада на канферэнцыі выступіў прэм'ер-міністр Беран, які апісаў галоўным чынам на пытанні аб узаемаадносінках з Германіяй. «Мы рашуча знішчым усе астатнія старыя рэжымы, — выказаў Беран, — якія да апошняга часу выклікалі неадвольнае намір з боку замежных дзяржаў. Нашы адносіны да Германіі будуць пачырамі і лайліяльнымі. Нямечка наменшасць атрымае ў нас усе правы. На народныя масы нашай краіны мы глядзім, як на хворага пацыента; яго трэба лячыць». Прамова Берана, якая сведчыць аб тым, што ўрад, відавочна, парашта адвольнасць усе патрабаванні Германіі і нямецкай фашысцкай партыі ў Чэхаславакіі, выклікала ў народных масах вялікае ўзбуджэнне.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫХ КІТАІ. У выніку двухдзённых жорсткіх баёў кітайскія войскі ачынілі ад праціўніка Янлуантун, на паўночным усходзе Іоучжоу (на Кантон-Ханьчжоўскім чыгуначным). У баіх за гэты горны японскі страднік вышлі 800 чалавек. Кітайцы захавалі вялікую колькасць японскіх боепрыпасоў. На даных санітарнага ўпраўлення японскай арміі, за перыяд з 1 студзеня па 10 лютага з цэнтральнага фронту Кітая адпраўлена ў Японію 23.500 урн з прыходам японскіх салдат. У ПАЎДНЕВЫМ КІТАІ. На востраве Хайнань прадаўжаюцца дзеянні японскай арміі. У выніку бою было збіта 8 японскіх бомбардыроўшчыкаў. Усе кітайскія самалёты без страт вырнуліся на свае базы. Тры кітайскія лётчыкі ранены.

ПОСПЕХ КІТАЙСКОЙ АВІАЦЫ

ЛОНДАН, 21 лютага. (ТАСС). Сёння 80 японскіх бомбардыроўшчыкаў збілі на горад Лянчжоу-стальны прывітанні Ганьсу. Японскія лётчыкі былі сустрэты кітайскай авіяцыяй. У выніку бою было збіта 8 японскіх бомбардыроўшчыкаў. Усе кітайскія самалёты без страт вырнуліся на свае базы. Тры кітайскія лётчыкі ранены.

СІЛЫ МІРУ І СІЛЫ ВАЙНЫ

Новая імперыялістычная вайна, пачыная блок агрэсараў, прадаўжае развіццё. Пасля мюнхэнскага пагаднення праваячы кругі Англіі і Францыі адкіра перайшлі да палітыкі прамога з'яўлення з фашысцкімі захватчыкамі. Рэакцыйныя элементы буржуазіі Англіі і Францыі, адрываючы нацыяналістычныя інтарэсы сваіх народаў, выступаюць аб абарону і падтрымку фашысцкіх агрэсараў. Дзеяць сваіх узакасаваў інтарэсаў. Пачынаюць гэтым умяшляцца рэакцыйныя ўнутры ўсіх капіталістычных краін. Разам з тым перад тварам наступлення фашызма і рэакцыйнага мабільнага сіл, які змагаюцца за мір супроць фашызма. Рост ваеннай і эканамічнай магутнасці СССР, германская барацьба народаў Іспаніі і Кітая супроць інтэрвенцыі, поспехі народнага фронту ва Францыі і Англіі, набліжэнне ВША да ліку дзяржаў-праціўнікаў фашысцкага рэжыма, — усе гэта ўмацоўвае фронт міру і ўзмацняе барацьбу супроць фашызма. Дух Мюнхена прадаўжае раць над палітыкай Англіі і Францыі. Ігала-германскія інтэрвенцыі пасля паўтара-месячнай барацьбы з уласнай меншай па колькасці рэспубліканскай арміі, набудзенай элементах тэхнічных сродкаў барацьбы, ачыслі ад недахват харчавання, захвалілі Каталюнію. Надшоў дзень, калі ўраду Далале прыходзіла лічбына з тым фактам, што ў Францыі ўтварылася трыва фашысцкага граціна. Але аспірацыя класавая нянавісцю да народнага фронту, французскія і англійскія рэакцыянеры спабораюць паміж сабой ва ўгодніцтва перад фашысцкімі захватчыкамі. Урады Англіі і Францыі не ўтойваюць свайго імкнення хутчэй усталяваць дыпламатычны адносіны з генералам Франка. Афіцыйны англійскі кансерватараў газета «Таймс» днём анулявала аргумент, у якім Франка імкнецца «стаць часткай» прывілетам Іспаніі. Асабліва прахільнаю карыстаецца ў англійскай прэсе газет заява Франка аб тым, што ён збіраецца рэстаўраваць у Іспаніі манархію. У Лондане накіраваўся ўжо аб канцыдаце на працэс. Гэта сын былога іспанскага караля Альфонса XIII дон Хуан, які выхоўваўся ў Англіі і служыць у цяперашні час афіцэрам у англійскай флоты. Спела ва ўсім падражаючы Чамберлену, французскі ўрад і на гэты раз не жадае адставіць ад англійцаў. Былы міністр, прэмы сенатар Леон Берар, не паспешыў вярнуцца з Люрда з Бургоса (дэ, дарэчы, яму быў аказан доволі прыхільны прыём — яго нават не прыняў Франка), зноў выказаў у Бургосе, каб «прадоўжыць выкарыстанне свайго даручэння». Даручэнне-ж гэта зусім пэўнае. Французскі ўрад рашыў (хаця міністэрства замежных спраў Францыі гэта абяргала) прызначыць «судзію» Франка. У той-жа час мабілізацыя ўжо выпрабаваны ў час Мюнхена сродкі, каб падрыхтаваць грамадскую думку ва Францыі і Англіі да новай ганебнай капітуляцыі перад фашысцкімі захватчыкамі. Шпішум у Лондане і Парыжы ачышчальна энергічна накірава на ўрад рэспубліканскай Іспаніі з мэтай прымусяць яго амівацца ад далейшай барацьбы з фашызмам. Аднаасова рэакцыйныя газеты ўмоўна распаўсюджваюць правакацыйныя паведамленні аб тым, што рэспубліканская ўлада рашылі спыніць супраціўленне. Іспанскі народ поўна рашыўся прадаўжаць далейшую барацьбу за сваю свабоду і незалежнасць. Пал уладай законанага ўрада анахаліцы значна тэрыторыя ў 120.000 кв. кілометраў з насельніцтвам каля 8 мільянаў чалавек. На працягу бліжэйшых дзён рэспубліканскае камандванне можа выстаяць да мільёна байцоў, нахваліўшых значны ваенны вопыт у баіх з інтэрвенцыямі. Пад кантралем урада рэспублікі знаходзіцца частка міжземнаморскага ўзбярэжжа прыліжэнне ў 800 кілометраў, абаронена



Гурт мастацкай самадзейнасці Н-скага марскога навігатора рыхтоўцца да святавання XXI галавы Рабоча-Саліскай Чырвонай Арміі Ваенна-Марскога Флота. На здымку: галава Чырвонай Арміі Ваенна-Марскога Флота Н. А. Фелару, рэжысёр дэма чырвонафлотаў. Злева — афіцэр чырвонафлотаў. Фото М. Рыжак. (Фотэхроніка ТАСС).

СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЕНІ XVIII З'ЕЗДА ВКП(б) УЗОРЫ СТАХАНАЎСКОЙ ПРАЦЫ

ОРША. (Спец. нар. «Звязды»). Аршанскі ільнякомбінат — дзесяцца сталінскіх гадоў. Многія работнікі камбіната, на якім працуе больш двух тысяч рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых, асабіста ўдзельнічалі ў будаўніцтве гэтага гіганцкага прамысловага. Яны маюць перад сабой якія наглынулі ілюстрацыі да гэтай падкаці таварыша Малава да XVIII з'езду ВКП(б). Калекцыя біблія адчувае і найбольш поўна ўцялае ўсю веліч дасягнутых за першыя сталінскія гады поспехаў і захваліла пераперытыя сацыялістычнага будаўніцтва ў тройкі пацігошчы. На камбінаце з кожным днём нарастае вытворчы ўздым, расце прадукцыйнасць працы, лік стаханаўцаў. Сістэматычна з дня ў дзень усе фабрычны камбіната перавыконваюць свае планы. Аршанскі ільнякомбінат спабораічае на лепшую сустрэчу XVIII з'езду ВКП(б) з Смаленскім ільнякомбінатом. У заключных дагаворах рабочыя і інжынера-тэхнічныя работнікі ўзялі на сябе абавязальнасць — дагэмна выканаць кварталны план, дабіцца 100-процэнтнага выканання норм усім работнікам і інж. Гэты абавязальнасць вышэй арганізавана і выконваецца. Раней адставаўшыя частка і прадзільная фабрыкі пачаў папільна свая работу. За 15 дзён лютага прадзільная фабрыка выкадала план на 123,3 процнта, часельная — на 101,2 проц. і тэкавая — на 116 проц.

НАСУСТРАЧ З'ЕЗДУ

ГОМЕЛЬ. З энтузіязмам выконваюць свае перадзедзільныя абавязальнасці рабочыя калектывы гомельскіх прадпрыемстваў. За 19 дзён лютага швейная фабрыка «Комітэра» выпусціла звыш плана на 80.000 рублёў прадукцыі. 850 рабочых і работніц актыўна ўключыліся ў сацыялістычнае спабораічтва на дастойнай сустрэчы XVIII з'езду ВКП(б). Комуністка тав. Аўласевіч, якая працуе на шпурцы дэталей пінжака, абслугоўвае дзве аперанцыі і выконвае норму на 260 проц.

ПАДАРУНКІ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ

Умацаваннем абаронадольнасці сацыялістычнай радзімы адзначаюць працоўныя ВССР XXI галавіну Рабоча-Саліскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. На прадырментах і ва ўстановах Барысава арганізавана 88 новых гулякоў па вывучэнню отратковай, кулямётнай справы, ППХА і інш. У чэсь сьвята ў Чырвонай Слабазке, Старых Дарогах, Плещанінах, Слуцку праведзены масавыя находы ў працівагазах. 18 членаў Асаовіхіма сельгасарцелі «Пагранчкі», Заслаўскага раёна, да XXI галавіны Чырвонай Арміі здалі нормы на значок ППХА. Мяснік гарадскі совет Асаовіхіма выпусціў 47 інструктараў па гранатамётанню. Сярод іх — рабочы кандыперскі фабрыкі «Комунарка» Сяргей Бардзія, рабочы скуразавода «Большавік» Іван Няпомнік, малодшы работнік швейнай фабрыкі «Кастрычніцкая» Тацяна Філіповіч, Яўдзія Грышкевіч і інш. Да гістарычнай даты — XVIII з'езду ВКП(б) — кожны з выпускікоў абавязваўся падрыхтаваць дзесяці новых гранатамётчыкаў. 63 новыя отратковыя гурткі арганізаваны ў Жлобінскім раёне. Вялікая ваенна-тацтычная ігра праведзена ў Гаралюцкім раёне. У ёй прыняла ўдзел 600 варшавіцкіх отратковаў, коннікаў, гранатамётчыкаў і кулямётчыкаў. У раёне гаралоў і раёнаў рэспублікі сёння праводзіцца масавыя пераходы ў працівагазах, отратковыя спабораічтвы, ваенна-тацтычныя ігры і іншыя абаронныя мерапрыемствы, прысвечаныя XXI галавіне Чырвонай Арміі і Чырвонага Флота.

ДЗЕНЬ АБОРОННЫХ ВІДАЎ СПОРТА

Сёння — дзень абаронных відаў спорту. Фізікультурныя прадпрыемстваў, навуцальных устаноў і школ Менска праводзяць спабораічтвы па страйбе, гранатамётанню, фехтаванню, зладзінчым нормам на значок ГПА першай ступені. У 12 галавінах на п. Свободы адбудзена фініш усобеларускай матанцыйнай астафоты, прысвечанай XXI галавіне Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота. У астафоте ўдзельнічаюць матанцыйныя Менска, Віцебска, Магілёва, Бабурыска і інш. гарады рэспублікі. У саставе адной каманды — рэардэрскае СССР і БССР па матанцкаму старшы лейтэнант тав. Варшавіцка. Ён прыедзе на сваім матанцкай, якім быў унагароджан СШБ БССР у азнаменаванне 20-годдзя БССР. Вечарам у басейне Дома Чырвонай Арміі імені К. Е. Варшавіца — вялікае воднае сьвята. У ім прымуць удзел найбольшыя плаўцы — чампіёны РСЧА і БССР тт. Капусцін, Голубовіч, Крывенка, Юхіменка і інш.

СУСТРЭЧА БАЙЦОЎ І КАМАНДІРАЎ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ З ПАГРАНІЧНІКАМІ

21 лютага ў менскім Доме Чырвонай Арміі імені К. Е. Варшавіца адбыўся вялікі абаронны вечар, прысвечаны сустрэчы выдатнікаў баваі і палітычных падрыхтоўчых частак БАВА і пагранічнікамі. Уважліва слухалі прысутныя выступленні начальнікаў пагранічных астафот тт. Тімашанка і Трыгубава, якія расказалі аб жыцці на захадных граніцах, аб альяжных людзях — слаўных чэкастах, якія зорка ахоўваюць рубіжы краіны сацыялізма. Пагранічнікі ўпору змагаюцца за пачотнае права стаць на сталінскую вахту імені XVIII з'езду ВКП(б). Вельмі цёпла сустрэлі сабраўшыхся выступіўшых на вечары калегіі тав. Сямёна Ершова і вучня Ваню Гудзевіча. Савецкія патрыёты гаварылі аб вялікай любі Беларускага народа да Чырвонай Арміі і слаўных пагранічнікаў, аб актыўнай дапамозе ў яго народа ў ахове граніц Савецкага Саюза.

ГАСТРОЛІ ТЭАТРАЎ БРАЦКІХ РЭСПУБЛІК У БССР

У БССР прыязджае на гастролі рад тэатраў брацкіх рэспублік Упершыню прыедзе украінскі драматычны тэатр імені Франка (Кіеў). У саставе калектыва — вядомыя украінскія артысты Ужый, Бучма і інш. Тэатр будзе працаваць у Менску з 15 мая па 16 чэрвеня ў памяшканні Яўрэйскага дзяржаўнага тэатра і пажажа менскаму глядачу паставіць «Рэвізор» — Гоголя, «Бадан Хмельніцкі», «Правда» — Карнейчука, «Ішоў салдат з фронту» — В. Катаева, папулярную украінскую п'есу «Ой не ходи, Грицю, та на ве-черниці». З украінскіх тэатраў запрошаны таксама на гастролі Днепродзятунскі драматычны тэатр імені Шэўчука. Тэатр працуе ў БССР два месяцы і абслужыць гарады — Гомель, Магілёў, Віцебск, Кіеўскі яўрэйскі тэатр юнага глядача на працягу тэатральна перыяда паставіць рад спектакляў у Віцебску, Бабурыску, Мозыры, Рэчыцы. Упершыню ў БССР будзе гастроліраваць Ленінградскі драматычны тэатр пад мастацкім кіраўніцтвам заслужанага артыста РСФСР Радлова.

ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у малой зале Дома партыі тав. Менгаркома КП(б)Б адбудзецца кансультацыя па тэме «Яны працуюць над кнігай» (складанне плана, канспект і тэзісы). Кансультант — прафесар Ташін.

ДАВЕДАЧНАЯ ТАБЛІЦА

10-га тыража выйгрышыў Пазыкі „Другой п'яцігодкі“ (вып. 4-га года), які адбыўся 17-18 лютага 1939 г. у г. Перні.

У 10-м тыражы выйгрышыў Пазыкі другой п'яцігодкі (вып. 4-га года) выйгрышы выйграў па наступным нумары серыі і аблігацый да ўсіх дзюх разрадак абслугоўванняга абслугоўвання (у суму выйгрыша ўключаюцца нармальныя кошт аблігацый).

Table with columns: №№ серыі, №№ аблігацый, Раўнамерны выйгрыш у рублях, №№ серыі, №№ аблігацый, Раўнамерны выйгрыш у рублях. It lists various lottery numbers and their corresponding prizes.

\* Астафія 40 нумароў аблігацый гэтай серыі выйгрылі па 150 руб. кожны.

Сёння ў тэатрах і кіно:

БЕЛДЗЯРЖДРАМАТЭАТ — Палац Сярэбрана (абмемтар № 83). ДЗЯРЖАДНЫ ЯЎРЭЙСКИ ТЭАТР БССР — Бар-Коча (абмемтар № 8). Кінастужкі: «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» — Марскі пост, «РОДІНА» — Амангельды, «ІНТЭРАКЦЫОНАЛ» — Выбарская старана, «СПАРТА» — «Есці заўтра война...», «ДЗЯРЖАДНЫ КІНОТЭАТ» — Мілька Ляско, «НАВІНЫ ДНІ» — 1) Журнал «Савецкае сусвету» № 1. 2) «Ваксманіні, 3) Палубічы Фелар (музыцыялісты).

Вын. абавязкі адзначага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.